

# DEUTSCH

Schülerbuch

Teil 2

11





























































































































































































































































































































































































































































**Intoleranz, die** (*ohne Pl.*) – нетерпимость по отношению к (*кому-л., чему-л.*) / нецярпімасць у адносінах да (*каго-н., чаго-н.*)

## Jj

**Judikative, die** (*meist. Sg.*) – судебная власть / судовая ўлада

## Kk

**Keim, der** (Keime) – микроб, зародыш / мікроб, зародак

**Kiefer, die** (die Kiefern) – сосна / сасна, хвоя

**Klischee, das** (die Klischees) – клише, стереотип / клішэ, стэрэатып

**Kloster, das** (die Klöster) – монастырь / манастыр

**Koffer, der** (die Koffer) – чемодан / чамадан

**kombinierbar** – комбинируемый / які можна камбінаваць

**komfortabel** – комфортабельный / камфортабельны

**Konsequenz, die** (die Konsequenzen) – следствие / вынік

**Krankenversicherung, die** (die Krankenversicherungen) – медицинская страховка / медыцынская страхоўка

**die Krankenversicherung abschließen** – оформить медицинскую страховку / аформіць медыцынскую страхоўку

**Kreuzfahrt, die** (die Kreuzfahrten) – круиз, кругосветное путешествие / круіз, кругасветнае падарожжа

**Kulturbeutel, der** (die Kulturbeutel) – сумочка для туалетных принадлежностей, косметичка / сумачка для туалетных рэчаў, касметычка

**Kulturdenkmal, das** (die Kulturdenkmäler) – памятник культуры / помнік культуры

**Kulturerbe, das** – культурное наследие / культурная спадчына

**kulturlos** – бескультурный / бескультурны

**Kulturtasche, die** (die Kulturtaschen) – сумочка для туалетных принадлежностей, косметичка / сумачка для туалетных рэчаў, касметычка

## Ll

**Land, das** (die Länder) – земля / зямля

**an Land gehen** – сойти на берег / сысці на бераг

**landen** (landete, ist gelandet) – идти на посадку, приземляться / ісці на пасадку, прызямляцца

**Landgut, das** (die Landgüter) – поместье, имение / маёнтак

**längsgestreift** – в продольную полоску / у падоўжную палоску

**lebenslustig** – жизнерадостный, веселый / жыццярэдасны, вясёлы

**lebenswert** – стоящий того, чтобы жить / варты таго, каб жыць

**Legislative, die** (*meist. Sg.*) – законодательная власть / закондаўчая ўлада  
**leistungsstark** – мощный, высокопродуктивный, сильный (по успеваемости) / магутны, высокапрадуктыўны, моцны (па паспяховасці)  
**liefern** (lieferte, hat geliefert) – поставлять, доставлять / пастаўляць, да-стаўляць  
**locker** – свободный, ненапряженный / вольны, ненапружаны  
**lösen** (löste, hat gelöst) – приобрести / набыць  
**eine Fahrkarte lösen** – приобрести проездной билет / набыць праязны білет

## Mm

**markant** – заметный, выдающийся / прыкметны, выбітны  
**Maßnahme, die** (die Maßnahmen) – мера / мера  
**Maßnahmen treffen** (traf, hat getroffen) – принимать меры / прымаць меры  
**Meerblick, der** (*ohne Pl.*) – вид на море / від на мора  
**Meeresspiegel, der** (*ohne Pl.*) – уровень моря / узровень мора  
**Megaliner, der** (die Megaliner) – мегалайнер (корабль или самолет) / мегалайнер (карабель або самалёт)  
**missbrauchen** (missbrauchte, hat missbraucht) *etw. (Akk.)* – злоупотреблять (*чём-л.*) / злоўжываць (*чым-н.*)  
**Missverständnis, das** (die Missverständnisse) – недоразумение / непаразуменне  
**Mitbringsel, das** (die Mitbringsel) – (небольшой) подарок, сувенир / (невялікі) падарунак, сувенір  
**Mitreisende, der / die** (die Mitreisenden) – попутчик / спадарожнік  
**Mittelmeer, das** (*ohne Pl.*) – Средиземное море / Міжземнае мора

## Nn

**nachdenklich** – задумчивый / задуменны  
**Nachfrage, die** (die Nachfragen) – спрос / попыт  
**nachsagen** (sagte nach, hat nachgesagt) *jmdm. (Dat.) etw. (Akk.)* – говорить (*что-л.*) плохое о (*ком-л.*) / гаварыць (*што-н.*) дрэннае пра (*каго-н.*)  
**nachstehen** (stand nach, hat nachgestanden) *jmdm. (Dat.)* – уступать (*кому-л.*) / саступаць (*каму-н.*)  
**nationalbewusst** – осознающий свою национальную принадлежность / які ўсведамляе сваю нацыянальную прыналежнасць  
**Naturschutzgebiet, das** (die Naturschutzgebiete) – заповедник / запаведнік  
**Nonne, die** (die Nonnen) – монахиня / манашка  
**Nutztierhaltung, die** (*ohne Pl.*) – скотоводство / жывёлагадоўля



## Oo

- oberflächlich** – поверхностный; несерьезный / павярхоўны; несур'ёзны  
**Offenheit, die** (*ohne Pl.*) – открытость, искренность / адкрытасць, шчырасць  
**offenherzig** – открытый, искренний / адкрыты, шчыры  
**Opferbereitschaft, die** (*ohne Pl.*) – самоотверженность / самаадданасць  
**ordentlich** – аккуратный; порядочный; приличный / акуратны; прыстойны; неблагі  
**Ordnungsliebe, die** (*ohne Pl.*) – любовь к порядку / любоў да парадку

## Pp

- packen** (packte, hat gepackt) – упаковать, уложить (чемодан) / упакоўваць, пакаваць (чамадан)  
**paddeln** (paddelte, ist gepaddelt) – кататься на байдарке / катацца на байдарцы  
**Panne, die** (die Pannen) – поломка, неисправность / паломка, няспраўнасць  
**Passagier, der** (die Passagiere) – пассажир / пасажыр  
**plichtbewusst** – сознательный / свядомы  
**Pflichtbewusstsein, das** (*ohne Pl.*) – чувство долга / пачуццё абавязку  
**Plastiktüte, die** (die Plastiktüten) – полиэтиленовый пакет / поліэтыленавы пакет  
**platzieren** (platzierte, hat platziert) – занимать место / займаць месца  
**Position, die** (die Positionen) – позиция, точка зрения / пазіцыя, пункт гледжання  
**die Position beziehen** (bezog, hat bezogen) – занимать позицию; иметь точку зрения / займаць пазіцыю; мець пункт гледжання  
**prägen** (prägte, hat geprägt) durch *etw.* (*Akk.*) – образовывать, формировать / утвараць, фарміраваць  
**preisbewusst** – внимательный к ценам при покупке / уважлівы да кошту пры пакупцы  
**profitieren** (profitierte, hat profitiert) – извлекать выгоду, получать пользу / атрымліваць выгаду, атрымліваць карысць  
**vom Tourismus profitieren** – извлекать выгоду от туризма / здабываць выгаду ад турызму  
**proklamieren** (proklamierte, hat proklamiert) – объявлять, провозглашать / аб'яўляць, абвяшчаць  
**als Staatssprache proklamieren** – объявлять, провозглашать государственным языком / аб'яўляць, абвяшчаць дзяржаўнай мовай  
**pünktlich** – пунктуальный, точный / пунктуальны, дакладны  
**pur** – чистый, натуральный / чысты, натуральны

## Qq

**Qualitätsanspruch, der** (die Qualitätsansprüche) – требование к качеству / патрабаванне да якасці

## Rr

**rasant** – быстрый, стремительный / хуткі, імклівы

**Reederei, die** (die Redereien) – транспортная компания / транспартная кампанія

**regungslos** – неподвижно / нерухома

**Reisebegleiter, der** (die Reisebegleiter) – сопровождающий, гид / суправаджаючы, гід

**Reisefieber, das** (*ohne Pl.*) – волнение перед путешествием, перед дорогой, чемоданное настроение / хваляванне перад падарожжам, перад дарогай, чамаданны настрой

**Reiseführer, der** (die Reiseführer) – путеводитель; гид / дарожнік; гід

**reiselustig** – любящий путешествовать / які любіць падарожнічаць

**Reisevorbereitung, die** (die Reisevorbereitungen) – приготовления к поездке / падрыхтоўка да паездкі

**Reisevorbereitungen treffen** (traf, hat getroffen) – собираться в дорогу / збірацца ў дарогу

**Residenzgelände, das** (die Residenzgelände) – территория, относящаяся к резиденции / тэрыторыя, якая адносіцца да рэзідэнцыі

**Respekt, der** (*ohne Pl.*) – уважение, почтение / павага, пашана

**Respekt haben vor jmdm., etw. (Dat.)** – питать к (кому-л., чему-л.) уважение / паважаць (каго-н., што-н.)

**respektieren** (respektierte, hat respektiert) – уважать (кого-л.) / паважаць (каго-н.)

**Risiko, das** (die Risiken) – риск / рызыка

**roden** (rodete, hat gerodet) – корчевать / карчаваць

**Route, die** (die Routen) – путь, дорога, маршрут / шлях, дарога, маршрут

**Rückfahrt, die** (die Rückfahrten) – обратный путь, дорога / зваротны шлях, дарога

**Rücktritt, der** (*ohne Pl.*) – отставка / адстаўка

**den Rücktritt entgegennehmen** (nahm entgegen, hat entgegengenommen) – принимать отставку / прымаць адстаўку

**Rushhour, die** (die Rushhours) – час пик / гадзіна пік

## Ss

**Schädling, der** (die Schädlinge) – вредитель (животное, растение, перен. о человеке) / шкоднік (жывёла, расліна, перан. пра чалавека)

**Schalter, der** (die Schalter) – окошко / акенца

**scheitern** (scheiterte, ist gescheitert) – потерпеть неудачу; не удаваться / пацярпець няўдачу; не атрымлівацца

**Schiffahrtstraße, die** (die Schiffahrtstraßen) – морской путь / марскі шлях

**Schiffseigner, der** (die Schiffseigner) – судовладелец / суднаўладальнік

**schleudern** (schleuderte, hat geschleudert) – бросать, швырять / кідаць, шпурляць

**schütteln** (schüttelte, hat geschüttelt) – трясти / трэсці

**Schwermut, die** (ohne Pl.) – уныние, тоска, меланхолия / распач, туга, меланхолія

**schwermütig** – унылый, грустный, меланхоличный / маркотны, сумны, меланхалічны

**Segeltörn, der** (die Segeltörns) – парусное путешествие / паруснае падарожжа

**selbstbewusst** – уверенный в себе / упэўнены ў сабе

**selbstlos** – бескорыстный; самоотверженный / бескарыслівы; самаадданы

**sicher** – уверенно / упэўнена

**Sicherheitskontrolle, die** (die Sicherheitskontrollen) – контроль состояния безопасности перед полетом / кантроль стану бяспекі перад палётам

**Sichtweise, die** (die Sichtweisen) – точка зрения / пункт гледжання

**Single-Reise, die** (die Single-Reisen) – индивидуальное путешествие, путешествие в одиночку / індывідуальнае падарожжа, падарожжа ў адзіночку

**Sitte, die** (die Sitten) – обычай, нравы, традиция / звычай, норавы, традыцыя

**Sonnenanbeter, der** (die Sonnenanbeter) – поклонник солнца / прыхільнік сонца

**Sonnenbrille, die** (die Sonnenbrillen) – солнечные очки / сонечныя акуляры

**souverän** – суверенный / суверэнны

**sowohl ... als auch** – как ... так и / як ... так і

**sparsam** – бережливый, экономный / ашчадны, эканомны

**speichern** (speicherte, hat gespeichert) – копить, собирать и хранить / запасаць, збіраць і захоўваць

**Spur, die** (die Spuren) – след / след

**Staatsflagge, die** (die Staatsflaggen) – государственный флаг / дзяржаўны сцяг

**Staatshymne, die** (die Staatshymnen) – государственный гимн / дзяржаўны гімн

**Staatswappen, das** (die Staatswappen) – государственный герб / дзяржаўны герб

**Städtetrip, der** (die Städtetrips) – тур по городам / тур па гарадах

**Standpunkt, der** – точка зрения / пункт гледжання

**den Standpunkt vertreten** (vertrat, hat vertreten) – представлять точку зрения / прадстаўляць пункт гледжання

**stapeln** (stapelte, hat gestapelt) – укладывать в штабеля, складывать в стопки, скапливать / укладваць у штабелі, складваць у стосы, назапашваць

**starten** (startete, ist gestartet) – взлетать / узлятаць  
**Stereotyp, das** (die Stereotype) – стереотип / стэрэатып  
**Stoffwechsel, der** (die Stoffwechsel) – обмен веществ / абмен рэчываў  
**stolz** – гордый / горды  
**Storch-Abbildung, die** (die Storch-Abbildungen) – изображение, рисунок аиста / выява, малюнак буслы  
**stornieren** (stornierte, hat storniert) – отменять, аннулировать (заказ) / адмяняць, ануляваць (заказ)  
**streichen** (strich, hat gestrichen) – отменять / адмяняць  
**Streifen, der** (die Streifen) – полоса / паласа  
**stressig** – стрессовый / стрэсавы

## Tt

**temperamentvoll** – темпераментный / тэмпераментны  
**Ticket, das** (die Tickets) – проездной билет / праязны білет  
**tierlieb** – любящий животных / які любіць жывёл  
**tolerant** – терпимый, толерантный (к чужому мнению) / памяркоўны, талерантны (да чужога меркавання)  
**Toleranz, die** (*ohne Pl.*) – терпимость / памяркоўнасць  
**Tourismus, der** (*ohne Pl.*) – туризм / турызм  
**sanfter Tourismus** – экологический туризм / экалагічны турызм  
**traditionsbewusst** – сохраняющий, соблюдающий традиции / які захоўвае, выконвае традыцыі  
**Trägheit, die** (*ohne Pl.*) – вялость, медлительность, инертность / млявасць, марудлівасць, інертнасць  
**treffend** – меткий, точный, верный / трапны, дакладны, верны  
**Treibhauseffekt, der** (die Treibhauseffekte) – парниковый эффект / парніковы эффект  
**trösten** (tröstete, hat getröstet) *jmdn. (Akk.)* – утешать (*кого-л.*) / суцяшаць (*каго-н.*)  
**tüchtig** – дельный / слушны

## Uu

**Überblick, der** (die Überblicke) – обзор, обозрение / агляд  
**übernachten** (übernachtete, hat übernachtet) – переночевать / пераначаваць  
**übernehmen** (übernahm, hat übernommen) *etw. (Akk.)* – брать на себя (*что-л.*) / браць на сябе (*што-н.*)  
**Überschwemmung, die** (Überschwemmungen) – наводнение / паводка  
**übertragen** (übertrag, hat übertragen) *etw. (Akk.) auf jmdn. (Akk.)* – переносить (*что-л.*) на (*кого-л.*) / пераносіць (*што-н.*) на (*каго-н.*)

**überwinden** (überwand, hat überwunden) *etw. (Akk.)* – преодолевать, побеждать / пераадольваць, перамагаць

**U-Boot, das** (die U-Boote) – подводная лодка / падводная лодка

**umfänglich** – обширный / шырокі

**umfassen** (umfasste, hat umfasst) – охватывать / ахопляваць

**Umgang, der** (*ohne Pl.*) mit *jmdm., etw. (Dat.)* – обращение с (*кем-л., чем-л.*) / абыходжанне з (*кім-н., чым-н.*)

**umgeben** von *etw. (Dat.)* – окруженный (*кем-л., чем-л.*) / акружаны (*кім-н., чым-н.*)

**umgehen** (ging um, ist umgegangen) mit *etw., jmdm (Dat.)* – обходиться с (*кем-л., чем-л.*) / абыходзіцца з (*кім-н., чым-н.*)

**Umsicht, die** (*ohne Pl.*) – осмотрительность, осторожность / абачлівасьць, асцярожнасьць

**umsteigen** (stieg um, ist umgestiegen) – пересаживаться / перасаджвацца

**umweltbewusst** – экологически сознательный / экалагічна свядомы

**Unabhängigkeit, die** (*ohne Pl.*) – независимость / незалежнасьць

**unauffällig** – незаметный, неброский, скромный / непрыкметны, невыразны, сціплы

**unbeschädigt** – неповрежденный / непашкоджаны

**unentbehrlich** – необходимый, незаменимый / неабходны, незаменны

**unerschöpflich** – неисчерпаемый / невычэрпны

**unflexibel** – негибкий / нягнуткі

**ungerecht** – несправедливый / несправядлівы

**unmittelbar** – непосредственный / непасрэдны

**unschicklich** – неприличный, непристойный / непрыстойны

**unsittlich** – аморальный / амаральны

**unterkommen** (kam unter, ist untergekommen) in *etw. (Dat.)* – останавливаться (*где-л.*) / спыняцца (*дзе-н.*)

**Unterkunft, die** (die Unterkünfte) – приют, пристанище, кров / прытулак, прыстанак, прыстанішча

**unternehmungslustig** – предприимчивый / прадпрымальны

**Unterschied, der** (die Unterschiede) – разница, различие / розніца, адрозненне

**unumkehrbar** – необратимый / незваротны

**unzulässig** – недопустимый / недапушчальны

**Ureinwohner, der** (die Ureinwohner) – коренной житель / карэнны жыхар

**Ursprung, der** (die Ursprünge) – происхождение / паходжанне

**ursprünglich** – изначальный / пачатковы

## Vv

**Verabredung, die** (die Verabredungen) – договоренность / дамоўленасць

**verabschieden** (verabschiedete, hat verabschiedet) – принимать / прымаць

**Gesetze verabschieden** – принимать законы / прымаць законы

**verallgemeinern** (verallgemeinerte, hat verallgemeinert) *etw. (Akk.)* – обобщать / абагульняць

**verankern** (verankerte, hat verankert) – зафіксаваць; замацоўваць (*што-н.*) / зафіксаваць; замацоўваць (*што-н.*)

**verbeugen, sich** (verbeugte sich, hat sich verbeugt) – кланяцца / кланяцца

**verbrauchen** (verbrauchte, hat verbraucht) – потреблять / спажываць

**Verewigung, die** (die Verewigungen) – увековечение / увекавечанне

**verfügen** (verfügte, hat verfügt) über *etw. (Akk.)* – обладать, иметь в распоряжении (*что-л.*) / валодаць, мець у распараджэнні (*што-н.*)

**vergären** (vergor / vergärte, hat / ist vergoren / vergärt) – бродить / бродзіць

**Verhalten, das** (*ohne Pl.*) – поведение, образ действий / паводзіны, спосаб дзеянняў

**das Verhalten** zu *jmdm., etw. (Dat.)* – отношение к (*кому-л., чему-л.*) / стаўленне да (*каго-н., чаго-н.*)

**Verhaltensregel, die** (die Verhaltensregeln) – правила поведения / правілы паводзін

**verhandeln** (verhandelte, hat verhandelt) – торговаться / таргавацца

**verkörpern** (verkörperte, hat verkörpert) – олицетворять / увасабляць

**verletzen** (verletzte, hat verletzt) *etw., jmdn. (Akk.)* – обижать (*кого-л.*), нарушать (*что-л.*) / крыўдзіць (*каго-н.*), парушаць (*што-н.*)

**vermeiden** (vermied, hat vermieden) *etw., jmdn. (Akk.)* – избегать (*чего-л.*), уклоняться от (*чего-л.*) / пазбягаць (*чаго-н.*), ухіляцца ад (*чаго-н.*)

**vernünftig** – благоразумный, здравомыслящий / разумны, разважны

**verschieben** (verschob, hat verschoben) auf *etw. (Akk.)* – переносить, откладывать, отсрочивать / пераносіць, адкладаць, адтэрміноўваць

**verschollen** – пропавший без вести / прапаўшы без вестак

**verseuchen** (verseuchte, hat verseucht) – заражать, отравлять / заражаць, атручваць

**Versicherung, die** (die Versicherungen) – страхование, страховка / страхаванне, страхоўка

**versinken** (versank, ist versunken) – утонуть, погрузиться / патануць, пагрузіцца

**Verstädterung, die** (die Verstädterungen) – урбанизация / урбанізацыя

**Verständnis, das** (*ohne Pl.*) – понимание, сочувствие / разуменне, спачуванне

**viel Verständnis haben** für *jmdn., etw. (Akk.)* – относиться с пониманием к (*кому-л., чему-л.*) / ставіцца з разуменнем да (*каго-н., чаго-н.*)

**Verteidigungsbaukunst, die** (die Verteidigungsbaukünste) – искусство оборонительных сооружений / майстэрства абарончых збудаванняў

**vertraut machen, sich** (machte sich vertraut, hat sich vertraut gemacht) mit *etw., jmdm. (Dat.)* – ознакомиться с (*чем-л., кем-л.*) / азнаёміцца з (*чым-н., кім-н.*)

**Vertreter, der** (die Vertreter) – представитель / прадстаўнік

**verursachen** (verursachte, hat verursacht) – вызывать, быть причиной /  
 выклікаць, быць прычынай

**Vielfalt, die** (*ohne Pl.*) – многообразие, разнообразие / разнастайнасць

**Visum, das** (die Visa) – виза / віза

**Vollpension, die** (*ohne Pl.*) – полный пансион / поўны пансіён

**vollständig** – полный (*о данных и т. п.*) / поўны (*аб дадзеных і да т. п.*)

**Vollzugsgewalt, die** – исполнительная власть / выканаўчая ўлада  
**die Vollzugsgewalt ausüben** (übte aus, hat ausgeübt) – осуществлять  
 исполнительную власть / ажыццяўляць выканаўчую ўладу

**von langer Hand** – заранее / загадзя

**voraussichtlich** – по-видимому, вероятно / як відаць, верагодна

**vorbeugen** (beugte vor, hat vorgebeugt) *etw. (Dat.)* – предупреждать,  
 предотвращать (*что-л.*) / папярэджаць, прадухіляць (*што-н.*)

**voreilig** – поспешный, опрометчивый / паспешны, неабдуманы

**Vorstellung, die** (die Vorstellungen) von *etw. (Dat.)* – представление о (*чем-л.*) /  
 уяўленне пра (*што-н.*)

**Vorurteil, das** (die Vorurteile) – предвзвешенное / забабон

## Ww

**Wachstum, das** (*ohne Pl.*) – рост / рост

**wahrnehmen** (nahm wahr, hat wahrgenommen) *etw., jmdn. (Akk.)* – вос-  
 принимать, замечать, ощущать / успрымаць, заўважаць, адчуваць

**Waldbestand, der** (*ohne Pl.*) – лесной массив / лясны масіў

**warten** (wartete, gewartet) – технически обслуживать / тэхнічна абслу-  
 гоўваць

**Wasserturm, der** (die Wassertürme) – водонапорная башня / воданапорная  
 вежа

**Wasserversorgung, die** (*ohne Pl.*) – водоснабжение / водазабеспячэнне

**Weltruf, der** (*ohne Pl.*) – всемирная известность / сусветная вядомасць  
**Weltruf genießen** (genoss, hat genossen) – быть всемирно известным /  
 быць сусветна вядомым

**Weltschmerz, der** (*ohne Pl.*) – мировая скорбь / сусветны смутак

**werben** (warb, hat geworben) für *etw. (Akk.)* – рекламировать (*что-л.*) /  
 рэкламаваць (*што-н.*)

**Werte, die** (*nur Pl.*) – ценности / каштоўнасці

**wesentlich** – существенно / істотна

**widerspiegeln** (spiegelte wider, hat widersgespiegelt) – отражать / адлюст-  
 роўваць

**widersprechen** (widersprach, hat widersprochen) *jmdm. (Dat.)* – проти-  
 воречить, возражать (*кому-л.*) / супярэчыць, пярэчыць (*каму-н.*)

**widersprüchlich** – противоречивый / супярэчлівы  
**Wiege, die** (die Wiegen) – колыбель / калыска  
**Wisent, der** (die Wisente) – зубр / зубр  
**Witterungsbedingungen, die** (*nur Pl.*) – погодные условия / умовы надвор'я

## Zz

**Zeichen, das** (die Zeichen) für *etw.* (*Akk.*) – знак, признак, примета (*чэго-л.*) / знак, прыкмета (*чаго-н.*)  
**Zelt, das** (die Zelte) – палатка / палатка  
**Zickzack, der** (Zickzacke) – зигзаг / зігзаг  
**zubauen** (baute zu, hat zugebaut) – застраивать / забудоўваць  
**zuordnen** (ordnete zu, hat zugeordnet) *etw., jmdn.* (*Akk.*) zu *etw., jmdm.* (*Dat.*) – относить (*что-л., кого-л.*) к (*чему-л., кому-л.*) / адносіць (*што-н., каго-н.*) да (*чаго-н., каго-н.*)  
**zurückhaltend** – сдержанный, замкнутый / стрыманы, замкнуты, замкнёны  
**Zusammengehörigkeit, die** (*ohne Pl.*) – сплоченность, солидарность / згуртаванасць, салідарнасць  
**zusammenrollen** (rollte zusammen, hat zusammengerollt) – скатывать, сворачивать / скручваць, згортваць  
**zusammenschrumpfen** (schrumpfte zusammen, ist zusammengeschrumpft) – сжиматься, сморщиваться / сціскацца, зморшчвацца  
**zusammensetzen, sich** (setzte sich zusammen, hat sich zusammengesetzt) *aus etw.* (*Dat.*) – состоять из (*чэго-л.*) / складацца з (*чаго-н.*)  
**zuschreiben** (schrieb zu, hat zugeschrieben) *etw.* (*Akk.*) *jmdm.* (*Dat.*) – приписывать (*что-л., кому-л.*) / прыпісваць (*што-н., каму-н.*)  
**zusetzen** (setzte zu, hat zugesetzt) – наносить удар / наносіць удар  
**zustimmen** (stimmte zu, hat zugestimmt) *jmdm., etw.* (*Dat.*) – соглашаться с (*кем-л., чем-л.*) / згаджацца з (*кім-н., чым-н.*)  
**zutreffen** (traf zu, hat zutreffen) für / auf *etw., jmdn.* (*Akk.*) – относиться к (*чему-л., кому-л.*) / ставіцца да (*чаго-н., каго-н.*)  
**zuverlässig** – надежный, внушающий доверие / надзейны, які выклікае давер  
**Zuverlässigkeit, die** (*ohne Pl.*) – надежность / надзейнасць  
**zweifeln** (zweifelte, hat gezweifelt) an *etw., jmdm.* (*Dat.*) – сомневаться в (*чем-л., ком-л.*) / сумнявацца ў (*кім-н., чым-н.*)



(Название учреждения образования)

| Учебный год | Имя и фамилия учащегося | Класс | Состояние учебного пособия при получении | Отметка учащегося за пользование учебным пособием |
|-------------|-------------------------|-------|--|---|
| 20 / 20     |                         |       |  |   |
| 20 / 20     |                         |       |  |   |
| 20 / 20     |                         |       |  |   |
| 20 / 20     |                         |       |  |   |
| 20 / 20     |                         |       |  |   |

Учебное издание

**Лаптева Наталья Евгеньевна**  
**Зуевская Елена Викторовна**  
**Леус Алла Михайловна и др.**

## **НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК / НЯМЕЦКАЯ МОВА**

Учебное пособие для 11 класса  
учреждений общего среднего образования  
с белорусским и русским языками обучения  
(повышенный уровень)

С электронным приложением

В двух частях

Часть 2

Ответственный за выпуск *Т. Ф. Рослик*  
Редактор *М. Г. Мельникова*  
Дизайн обложки *Д. Э. Герасимовича*  
Художник *И. Е. Батакова*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *М. С. Чичиной*  
Корректор *Н. Б. Кучмель*

Подписано в печать 25.06.2021. Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная № 1.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,0. Уч.-изд. л. 12,0 +2,7 (электрон. прил.).  
Тираж 2043 экз. Заказ 111.

Издатель и полиграфическое исполнение:  
республиканское унитарное предприятие

«Издательский центр Белорусского государственного университета».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя  
печатных изданий № 1/159 от 27.01.2014, № 2/63 от 19.03.2014.

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.

Правообладатель Издательский центр БГУ